



ПАДАРУНКІ
АД «ЗВЯЗДЫ» **4**

ЛІЧБАВЫЯ
НАВІНЫ
ЕАЭС



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

16

КРАСАВІКА 2019 г.

АЎТОРАК

№ 71 (28938)

ЦЫТАТА ДНЯ



Міхаіл МІХАДЗЮК,
намеснік міністра
энергетыкі Беларусі:

«Фізічны пуск першага
энергаблока Беларускай АЭС
запланаваны на восень
2019 года. Мы ідзём
да гэтага, рыхтуемся,
але яшчэ трэба прайсці
шэраг этапаў. Зараз мы
знаходзімся на этапе
індывідуальнага апрабавання
абсталявання, наступны
этап — гідравыпрабаванні,
цыркпрамыўка, халодная
і гарачая абкатка. Пасля
гэтага рэвізія абсталявання.
Калі на стадыі абкатак
не будзе форс-мажораў,
восенню мы павінны пайсці
на фізічны пуск. Прыкладаем
усе намаганні, каб сёлета
блок уключыць у работу.
Што датычыцца завозу на
пляцоўку Беларускай АЭС
ядзернага паліва, то гэта
не самамэта. Калі завязём
паліва, у нас зусім іншы
рэжым работ на станцыі
будзе — у плане забеспячэння
фізічнай абароны і іншага.
Таму мы з гэтай справай
не спяшамся».



Фота БелТА.

Учора кіраўнік дзяржавы як Прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэта прыняў удзел у пасяджэнні Выканкама НАК Беларусі. Безумоўна, цэнтральнай тэмай сустрэчы стала падрыхтоўка да II Еўрапейскіх гульняў, аднак закранулі і дзейнасць самога камітэта, і яго кадравы склад.

Пра арганізацыю

«Як вядома, НАК займае асаблівае месца ў сістэме фізічнай культуры і спорту. Сярод найважнейшых кірункаў яго работы — развіццё алімпійскага руху ў цесным узаемадзеянні з дзяржаўнымі і мясцовымі ўладамі, каардынацыя дзейнасці рэспубліканскіх федэрацый па відах спорту», — сказаў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка са шкадаваннем адзначыў, што апошнім часам НАК некалькі збавіў абароты. «Калі раней у гэтым будынку кіпела жыццё, праводзіліся рэзанансныя мерапрыемствы па алімпійскай адукацыі, падтрымцы дзіцяча-юнацкага спорту, то цяпер гэтай работы амаль не відаць і не чуваць. Павеяла нейкім холадам у адносінах з федэрацыямі, гэта дрэнна, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Важна, каб менавіта НАК быў цэнтрам прыцягнення для спартсменаў, трэнераў, нашых славутых чэмпіёнаў, падрастаючага пакалення. Гэта і іх дом таксама».

СТАР. 2

Шпацыр на колах



У сталічным Лошыцкім парку.

Фота Анастасіі КІСЕЛЧУК.



КОРАТКА

• Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў з 70-годдзем Алу Пугачову.

• У Мінску да 1 мая цалкам заменіць пакрыццё на транспартных калідорах II Еўрапейскіх гульняў.



• У Ізраілі навукоўцы ўпершыню надрукавалі жывое чалавечае сэрца на 3D-прынтары.

• У Вялікабрытаніі дзеці і падлеткі да 18 гадоў будуць пазбаўленыя магчымасці ставіць лайкі ў сацсетках.

• Па факце траўміравання салдата тэрміновай службы ў Мінску распачата крымінальная справа.

Тэхналогіі



ПАЎМІЛЬЁНА СОСНАЎ НА ШАСЦІ СОТКАХ

У Іўеўскім гадавальніку хвойныя саджанцы
вырошчваюць паскораным метадам

У гэтым сезоне плануецца ўзнавіць каля 300 гектараў лясных культур, што на 100 гектараў больш, чым летась. Асноўная ўвага ў лясгасе аддаецца хвойным пасадкам, якія значна пацярпелі ад засухі і лясных караедаў. Каб паскорыць рост саджанцаў, іх пачалі вырошчваць у цяпліцах. Пасадачнага матэрыялу цяпер хапае не толькі для свайго раёна, але і для іншых.

Такіх цяпліц у гадавальніку Іўеўскага лясгаса некалькі. На выгляд саджанцы нагадваюць суцэльны зялёны дыван з пушыстым ворсам. Так яно і ёсць. Бо маленькія елачкі і хвойкі вельмі далікатныя і мяккія.

СТАР. 13

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008